



5 МАЯ 2007 г. СУБОТА

№ 83 (25948)

Кошт 350 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

ІЛЬГОТЫ ВЕТАРАНАМ — БЕЗ ЗМЯНЕННЯЎ?

Для ветэранаў, удзельнікаў і інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны плануецца захаваць асноўныя сацыяльна значныя льготы — аб гэтым паведамліў начальнік галоўнага ўпраўлення комплекснага аналізу і каардынацыі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Яўген КАСПЯРОВІЧ.

Паводле даных міністэрства, у пачатку мая ў Беларусі налічвалася 65,5 тыс. ветэранаў і інвалідаў Вялікай Айчыннай, а таксама 7,1 тыс. членаў сем'яў загінулых у гады вайны, 14,1 тыс. асобаў, узнагароджаных ордэнамі ці медаллямі за самаахварную працу і бездакорную выскоўваю службу ў тыле, 55,8 тыс. былых вязняў фашызму. Не сакрэт, што асноўнай крыніцай даходаў гэтых людзей была і застаецца пенсія. Пры гэтым, нагадаў намеснік міністра Марыяна Шчоткіна, зараз Героям Саюзаца Саюза, асабам, узнагароджаным ордэнамі Славы трох ступеняў, вызначана павышэнне ў памеры 500 працэнтаў ад мінімальнай пенсіі па ўзросце (сёння складае 44 775 рублёў), інвалідам вайны I і II груп — 400, інвалідам III групы і удзельнікам вайны — 250 працэнтаў.

Як вынік, узровень пенсійнага забяспячэння ветэранаў вайны атрымліваецца больш высокім. Так, калі ў красавіку сярэдняя пенсія па ўзросце ў краіне складала 292 тыс., то сярэдняя пенсія па ўзросце удзельніка Вялікай Айчыннай — 424 тыс., а інваліда вайны — 504 тыс. рублёў.

Разам з тым нельга не зазначыць: сёння нават самыя маладыя ветэраны вайны ўжо пераадолелі ўзрост у 80 гадоў. У сувязі з гэтым, лічаць у міністэрстве, гэтыя катэгорыі людзей маюць асабліва патрабу ў дадатковай сацыяльнай падтрымцы. Зараз адначасна Марыяна Шчоткіна, інваліды вайны чалкам забяспечаны інваліднымі каляскамі, пратэзамі і сродкамі рэабілітацыі, практычна знятыя пытанні па вызваленню ім жыцця. А адзіночкім грамадзянам пажылога ўзросту за кошт мясцовых бюджэтаў уста-

наўліваюцца індывідуальныя пажарныя апавяшчалнікі і прыборы ўліку расходаў вады. Прычым, каб высветліць усё «балуочыя кропкі», наладжаны штогадовыя абследаванні ўмоў жыцця ветэранаў. У кожным раёне іх праводзяць тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. І праз тыя ж цэнтры ідзе аказанне дапамогі. Дарэчы, заўважыла Марыяна Шчоткіна, апошнім часам у краіне пашыраецца практыка падтрымкі па месцы жыхарства мабільнымі бригадамі, якія ў тым ліку наведваюць аддаленыя і малакоўкасныя вёскі. Да таго ж у склад такіх бригад, апроч работнікаў сацыяльнай службы, звычайна ўваходзяць прадстаўнікі аховы здароўя, гандлю і бытавога абслугоўвання.

Адначасова непрацуючыя ветэраны вайны маюць права на бясплатнае перафармаванне санаторна-курортнае лячэнне ці аздараўленне. Або, у выпадку неатрымання пачатковай дапамогі, — на атрыманне кампенсацыі. Такая кампенсацыя ў тым ліку будзе выплачывацца сёлета — за мінулы год. Праўда, зараз умовы зменшаны. Кампенсацыя будзе скасавана, аднак замест яе ўводзіцца дапамога па аздараўленне. Дапамога складаецца з базавых велічынь, а разлічваецца на аздараўленне, у прыватнасці, Герояў Саюзаца Саюза, поўныя кавалеры ордэнаў Славы, непрацуючыя інваліды і удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны. Аднак (зноў) такі пры неатрыманні пецыі сама дапамога будзе выплачывацца налетата — па выніках гэтага года.

Між тым, ці не самая вострая на сёння тэма — ільготы. Як падкрэсліваецца ў міністэрстве, асноўныя перавагі для ветэранаў вайны павінны захавацца. Пры гэтым Беларусь не мае намеру ісці на манежы сацыяльнай падтрымкі ў Расіі. «Мы жывём у сваёй краіне, і ў нас ёсць свае погляды і падыходы», — заўважыла з гэтай нагоды Марыяна Шчоткіна.

Сяргей ГРЫБ.

Вянок ад Прэзідэнта Беларусі будзе ўскладзены да Магілы Невядомага салдата ў Маскве

Плануецца, што ў цырымоніі прымуць удзел ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, беларускія дыпламаты, супрацоўнікі Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы і Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі, прадстаўнікі беларускай дыяспары. Яны ўскладуць таксама кветкі да памятных знакаў «Мінск — горад-герой» і «Брэсцкая крэпасць-герой».

БЕЛТА.

Віншаванне Прэзідэнта

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Барыса Громава з выбраннем губернатарам Маскоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі на новы тэрмін.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ОАО «Промспецавтоматика» (Продавец) совместно с УП «Минский городской центр недвижимости»

проводят открытый аукцион по продаже незаконсервированного не завершеного строительством корпуса покрытый в г. Минске по ул. Стебенева, 12, общей площадью 2916 кв.м (согласно проектно-сметной документации). Земельный участок площадью 0,1394 га под застройкой и дворами для обслуживания объекта, в том числе 0,0415 га с ограничениями в использовании земель (охранные зоны линий электропередач, трубопроводов и иных инженерных сооружений) предоставлен во временное пользование сроком по 31.03.2009 г. Начальная цена составляет 897 099 868 рублей без учета НДС. Объект продается без условий. Возможен рассрочка платежа. Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней после проведения аукциона. Задаток в размере 40 000 000 рублей и плата за участие в аукционе в размере 4 базовых величин перечисляются на расчетный счет № 3012024570010 в филиале ОАО «Белпромстройбанк» по Минской области, код 153001331, УНП 190398583 УП «Минский городской центр недвижимости». Закрепление земельного участка за новым собственником будет произведено Минской городской землеустроительной и геодезической службой. Аукцион состоится 18 мая 2007 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 17 мая 2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 227-40-22. ИНТЕРНЕТ: WWW.MGCN.BY

ШОЙ МАТОРАЎ НЕ ХАПАЕ ПРАСТОРЫ

Аўтамабілі, аўтамабілі ўвесь сталічны «Футбольны манеж» запаланілі. Пад дахам спартыўнай арэны не тое што новы аўтаэкзампліяр не магчыма прыпаркаваць, яныку няма дзе ўпасці. Прычым, як паведамліў арганізатары выставы абыякаж вакол цэпаарышняга «Матаршоў» узнік задоўга да яго пачатку.

Яшчэ ў жніўні мінулага года дылерамі была зарэзервавана ўся плошча «Футбольнага манежа», а гэта, між іншым, 12 тысяч квадратных метраў. Арганізатары падлічылі, што для таго, каб задаволіць заўякі ўсіх ахвотнікаў, спатрэбілася б не менш за 20 тысяч квадратных метраў. Але манеж, на жаль, не гумавы. Узяць удзел у «Матаршоў» пашчасліва ўладальнікам 33 аўтамабільных брандэраў, якія агулам выставілі на паказ мінчанам і гасцям беларускай сталіцы 250 машын. Паводле слоў аднаго з арганізатараў выставы, дырэктара ААТ «Рэмарк» Дзмітрыя Яроты, гэта рэкордная колькасць за ўсю гісторыю існавання «Матаршоў». Раней на такіх аўтамабільных аглядах дзілеры выставілі не больш за 100 машын. На думку кіраўніка Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людмілы Шабанавай, актыўнасць гандляроў аўтамабільна абумоўлена рэзкім ўсплескам продажаў новых машын у нашай краіне, які адбыўся летась, пасля ўвядзення мытных пошлін на увоз інашмарак для юрыдычных і фізічных асобаў. У мінулым годзе Беларусі набылі больш за 10 тысяч новых аўтамабіляў і, як лічыць, Людміла Шабанава, попыт будзе расці. Паводле яе меркаванняў, імістасць беларускага аўтарынку неўзабаве можа дасягнуць пры-

кладна 50 тысяч новых аўто ў год. Натуральна, што «Матаршоў» зацкавіў амаль усіх аўтагаітантў. Сёлета пад дахам «Футбольнага манежа» ўпершыню прадстаўлены адрозны тып нямецкай волаты: «Audi», «BMW» і «Mercedes».

Апроч немцаў у «Матаршоў» бяруць удзел выдучыя японскія аўтавытворцы: «Mazda», «Honda», «Suzuki» і «Subaru».

Надзвычайную актыўнасць праявілі і навічкі сусветнага аўтапрама — кітайцы. Аўтавытворцы з Паднебеснай выставілі некалькі мадэляў кампаніі «Hafei Motog». Адметна, што ў гэтым годзе на «Матаршоў» нязвычайна шчыра спакойна музыка, якая стварае камфорт для наведвальнікаў. Падобны фан — усім не беларускае вынаходдзтва. Гэта — міжнародны стандарт правадзена аўтавыстаў. Аўтамабільны бізнес, які і банкаўскі, таксама любіць цішыню. Няма сёлета на «Матаршоў» і традыцыйнага «жэйдлайнера». Раней, напрыклад, на ролю «высельных генералаў» прывозілі брытанскую ракету «Voyager» і італьянкі суперкар «Lamborghini Gallardo». Арганізатары шчыра прызналі, што ў гэтым годзе хацелі парадываць некалькі наведвальнікаў выставы шыкоўным «Ferrari». Але вошта ў іх не атрымалася. Але ёсць «шпаркага італьяндан» на «Матаршоў» ёсць што паглядзець, а пры жаданні і купіць упадабыны аўтаэкзампліяр. Выбар — аргументы. На лубы густ і памер каштаваць. Прыходзяць і перакананаецца ў гэтым самі. Выставы будзе працягваць да 9 мая з 10 да 21 гадзіны. Уваход платны. Кошт білета — 15 тысяч рублёў.

Мікола ДЗЯБЕЛА.



ISSN 1990-763X

Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and RUB.

ЗВЕЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Фота Антона КЛЕШУЧКА

СТАРЭЙШАЯ СЯСТРА

Школьніца Алена з вёскі Альманы Столінскага раёна з малодшымі сястрам Дар'яй і братам Яўгенам.

Ад імя дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і ад сябе асабіста сардэчна віншую калектыв газеты «Звязда» з Днём друку.

Ваша прафесійная свята — гэта нагода для таго, каб выказаць журналістам, усім работнікам газеты словы ўдзячнасці за сумленную і нялёгкаю працу.

Журналісты «Звязды» заўсёды ў курсе падзей, у пошуку адказаў на самыя злобавядзеныя праблемы грамадства. Праўдзіваць, аператыўнасць, канструктыўнасць былі і застаюцца асноватворнымі прыняццямі работні журналісцкага корпуса газеты.

Асабліва ўдзячнасць хачу выказаць вам за плённае супрацоўніцтва з Палатой прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, усебакова асвятленне дзейнасці дэпутатскага корпуса, магчымаць, якая даецца дэпутатам, каб выказаць сваю пазіцыю па самых актуальных пытаннях грамадска-палітычнага жыцця і данесці яе да сваіх выбаршчыкаў.

Ад усіх душы жадаю творчых удач, новых ідэй і задум. Моцна ўсім здароўя, шчасця і дабрабыту.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь У. КАНАПЛЁў. 5 мая 2007 года.

А на мой погляд... «ГАЗЕТА ДАЕ БОЛЬШ ПОЎНУЮ ИНФАРМАЦЫЮ...»

Якія сродкі масавай інфармацыі вы выбіраеце ў якасці крыніц навін? Якімі вы цікавіцеся навінамі і чаму? Аб гэтым «Звяздзе» расказваюць жыхары Беларусі напярэдадні Дня друку.

Анатоль ПАЎЛОВІЧ, старшыня Камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычнаму комплексу, транспарту, сувязі і прадпрыемліцтву Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь:

— Цікавіць інфармацыя я знаходжу ва ўсіх СМІ. І ў газет, і па радыё, і на тэлебачанні. Аднак з газет, напэўна, я атрымліваю з'езд больш інфармацыі. Бо на тэлебачанні інфармацыя падаецца сіцэла з-за таго, што навін шмат, а эфіру мала. А ў газет, інфармацыя падаецца больш шырока. Да таго ж газеты — гэта матэрыялы, надрукаваныя на паперы, і іх можна аналізаваць, да іх можна вяртацца пазней.

Інфармацыя з якіх сфер мяне цікавіць больш за ўсё? Я цікаўлюся і культурай, і гісторыяй, і дэмаграфіяй, а не толькі пытаннямі, якімі займаецца мая парламенцкая камісія. Бо гэтая інфармацыя патрэбная дэпутату, каб прымаць правільныя рашэнні падчас галасавання ў Авальнай зале за законапраекты з розных сфер... У той жа час, канешне, я больш звяртаю ўвагу на інфармацыю, якая закранае дзейнасць профільнай камісіі, якую я ўзначальваю.

Дзмітрый НАВАЖЫЛАЎ, кіраўнік прадстаўніцтва тэлеканала «Первый канал» (Расія) ў Беларусі:

— Кожная мая працоўная раніца пачынаецца з таго, што я вывучаю інфармацыйнае поле краіны. Па пошце мне прыходзіць важкі стос газет, якія неабходна калі не прачытаць, то хоць бы прагледзець фотаздымкі і малюнкi (смеццэцi)... А калі сур'езна, то мне даводзіцца прачытваць велізарную колькасць газет. І не толькі аб'ёмныя матэрыялы ў іх, але і маленькія зметкі ў тры радкі. Часта менавіта ў такіх зметках знаходзіцца інфармацыя, якая потым кладзецца ў аснову майх рэпартажаў.

Пасля таго, як усе гэтыя прачытання, я прыступаю да вывучэння Інтэрнэт-сайтаў. І на працу ўсяго дня, калі знаходжуся ў офісе, я імкнуся глядзець выпускі навін беларускіх тэлеканалаў: БТ, СТБ і АНТ.

Якой інфармацыяй я больш за ўсё цікаўлюся? Пеш за ўсё мяне цікавяць навіны, а ўжо потым матэрыялы на сацыяльныя тэмы. Галоўную ўвагу надаю матэрыялам, якія звязаны са словам «цікава». Тое, што цікава асабіста мне і маеі рэдакцыі. Гаворка ідзе перш за ўсё пра інфармацыю аб людзях, якія захаляюцца нейкай справай, людзях умелых. Адзін з галоўных крытэрыяў — калі прачытаў матэрыял і з захапленнем гаворыць: «Я б так не здолеў!».

Анатоль РОГАЧ, начальнік Вейскага раёна электрычных сетак, крэйзнаўца:

— Спачатку я гляджу выпускі навін па тэлебачанню. А потым ужо чытаю «Звязду», я выписваю яе шмат гадоў і не здрэджваю. Газета дае больш поўную інфармацыю, чым тэлебачанне. У тэле- альбо радыёпраграме прамільніцтва нешта і ўсё. А тут я маю магчымаць перачытаць, прааналізаваць, правярць на карце. Матэрыя-

лы, якія датычацца гісторыі, я здавён выразаю і складваю ў папки. Асабліва мяне цікавяць тыя, што расказваюць пра гісторыю населеных пунктаў Беларусі. Акрамя таго, я ўдзельнічаю ў «звездоскім» шаашачным клубе, не прапускаю рубрыку «Але, народ на правадзе...», цікаўлюся ўсім, што адбываецца ў рэгіёнах. Для акцыі «Нашчадкі вогненных вёсак» даслаў каардынаты жанчыны з вёскі Любача.

Так павяляю з дзяцінства — гісторыя і навіны заўсёды мне цікавыя. Імкнусь быць у курсе падзей. Нават калі з'езджаю на тыдзень у Ліву, то потым абавязкова прагледваю стос газет.

Ігар ЦЫБІН, вядучы інжынер Сумскага таварыства «Мабільныя ТэлеСістэмы»:

— На працягу дня мая галоўная крыніца інфармацыі — «Альфа-радыё», напэўна таму, што мая работа звязана з пазедкамі і слухаць радыё для мяне найбольш зручна. Увечары абавязкова прагледваю выпускі тэленавін: спачатку Першы канал, потым АНТ, НТБ-Беларусь. Газеты чытаць, на жаль, не паспяваю. У Інтэрнэце прагледваю таксама навіны на tut.by.

Чаму мяне цікавяць навіны? Хачу быць у курсе падзей. Гэта неабходна мне як бацьку траіх дзяцей, як грамадзяніну. Мне не абыймава, напрыклад, тое, што наш Прэзідэнт з афіцыйным візітам наведае Індыю. Бо гэты сведчыць, што Беларусь развіваецца, пашырае знешнія сувязі.

Сяргей КУНЦЭВІЧ, слесар ЖЭС № 112 горада Мінска:

З выпуску тэленавін у сем раніцы пачынаецца мой дзень. Сёння мне на працу трэба было да адзінаццатай гадзіны, і я а дзевяціх ужо ўключыў тэлевізар. Калі прыйду з працы, зраблю тое ж самае. Звычайна гляджу адначасова два каналы: НТБ і Першы Беларускі. Газеты чытаю толькі з мэтай развясціва, напрыклад «Гастраном», красворды разгадваю. Ну а навінамі трэба цікавіцца, каб быць у курсе таго, што адбываецца ў свеце і Беларусі.

Аляксандр АМЯЛЬЧЭНЯ, святар Рыма-каталіцкага касцёла на Беларусі:

— На мой погляд, самая зручная крыніца інфармацыі ў наш дзеньнасны час — гэта радыё. Бо радыё можна слухаць і адначасова нешта рабіць, а значыць больш паспее. Да таго ж, яшчэ Святы Апостал Павел калісьці сказаў, што вера нараджаецца ад «слышання». Я люблю радыё, якое размаўляе, тое, дзе не толькі музыка. Таму часцей слухаю пазнавальныя праграмы на канале «Культура», на Першым канале Беларускага радыё. Не з усімі будаю згоды, але мне падабаецца стыль, у якім яны працуюць.

Газеты я абавязкова чытаю, бо гэтага патрабуе род майі дзеінасці — я адказваю за сувязь з прасай. Чытаю ўсё дзяржаўнае, у тым ліку, канешне, «Звязду», чытаю расійскія газеты з беларускімі ўкладкамі, а таксама «Вячэрні Мінск», «Обзорватель» і іншыя.

Аднак мой інтарс да СМІ выклікаю не толькі службовыя абавязкі. Я лічу, што калі чалавек перастае цікавіцца тым, што адбываецца вакол яго, то яму трэба спытаць сябе: хто я, і што ў майм жыцці не так? Бо той, хто пазбягае навін, пазбягае самога сябе.

Апытанне праводзілі Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА і Сяргей КУЗНЯЦОВ.

ХРОНИКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ПЕРАД ДРУГІМ ТУРАМ ПРЭЗІДЭНЦІКХ ВЫБАРАЎ У ФРАНЦЫЇ ЛІДЗІРАВАЎ САРКАЗІ

У поўнач з пятніцы на суботу афіцыйна завяршылася перадвыбарная кампанія, а сёння ў 6 гадзін раніцы распачаўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў у Францыі.

Паводле апошніх апытанняў, у прэзідэнцкай гонцы па-ранейшаму лідзіраваў былі кіраўнік МУС Нікаля Сарказі. За яго гатовы прагаласаваць 54,5 працэнта французскіх выбаршчыкаў. Яго саперніца сацыялістка Сегален Руаяль можа разлічваць на падтрымку 45,5 працэнта выбаршчыкаў. Пры гэтым 84 працэнта апытаных завілі, што ўпэўненыя ў сваім выбары, а 14 працэнтаў яшчэ могуць змяніць свой намер.

ЮШЧАНКА І ЯНУКОВІЧ ДАМОВІЛІСЯ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ВЫБАРАЎ

Прэм'ер-міністр Украіны Віктар Януковіч і прэзідэнт краіны Віктар Юшчанка дасягнулі дамоўленасці аб правядзенні дзятэрніновых парламенцкіх выбараў.

Пра дасягненне кампрамісу аб'явіў Юшчанка пасля ўчарашняга перамоў з прэм'ерам. Прэзідэнт дапускае магчымаць адкрыць на адзін дзень работу Вяроўнай Рады для палітычнага забеспячэння выбараў. Іншыя падрабязнасці не паведамляюцца.

У ЭСТОНІЇ НЕВЯДОМЫЯ СКІНУЛІ З ПАСТАМЕНТА ПОМНІК ЭСЭСАЎЦАМ

У Эстоніі на высотках Сінімаэ на паўночным усходзе краіны быў перакулены помнік галандскім эсэсаўцам, якія ваявалі ў складзе 20-й эстонскай дывізіі СС, паведамляе газета «СЛ Выхтулт».

РОЗГАЛАС

З ПАНЯДЗЕЛКА ЗНОЎ ДАДЖЫ

Як паведамліла галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідраметэцэнтра Мінпрыроды Вольга Фядотава, сёння ўдзень і 6 мая будзе выключна сонечна, толькі ўдзень у нядзелю ў Брэсцкай вобласці месцамі магчымы кароткачасовы майскі дождж.

Тэмпература паветра ў ноч на нядзелю будзе ад мінус 3 да плюс 3 градусаў, на паўночным усходзе на глебе замаразкі нават да мінус 5 градусаў, а вось на паўднёвым захадзе 4—8 цяпла. Тэмпература паветра сёння ўдзень 10—16 градусаў, на паўднёвым захадзе да 20 цяпла, у нядзелю — 14—20 градусаў. Аднак у пачатку наступнага тыдня зноў чакаюцца дажджы. Тэмпература паветра ўначы 3—10 градусаў, удзень — 10—18 цяпла. Згодна з папярэднімі прагнозамі айчынных сіноптыкаў, другая палова мая на тэмпературнаму рэжыму будзе прыкладна на 2—4 градусаў цяплей, чым у першых 2 тыдняў месяца. У асобныя ночы магчымы замаразкі ад 0 да мінус 2 градусаў. Сярэдняя тэмпература паветра ўдзень 14—22 градуса, а ў трэцім дэкадзе ў самыя цяплыя дні чакаецца нават 23—26 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.

РАСІЙСКІ БОК КАМПЕНСАВАЎ ЗАТРАТЫ НА ЛІКВІДАЦЫЮ АВАРЫІ НА НАФТАПРАВОДзе УНЕЧА-ВЕНТСПІЛС

Усе затраты МНС на ліквідацыю аварыі на нафтаводзе Унеча-Вентспілс у раёне Бешанковічаў кампенсаваны расійскім бокам. Аб гэтым сёння журналістам заявіў міністр па надзвычайных сітуацыях Беларусі Энвер Барыеў.

Ён удакладніў, што размова ішла аб суме каля Вр130-150 млн. Энвер Барыеў таксама паведаміў, што пытанні, якія датычацца эквалагчнага ўрону ад аварыі, знаходзяцца ў веданні Мінпрыроды. Цяпер там падліваюць суму ўрону.

БЕЛТА.

АСУДЖАНЫ ГАНДЛЯРЫ «ЖЫВЫМ ТАВАРАМ»

У Мінску на днях вынесены прысуд кіраўнікам 10 мадэльных агенцтваў, якія абывававаліся ў гандлі людзьмі.

Як паведамляюць ва ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС, асуджаныя прызнаны вінаватымі ў тым, што ажыццявілі 650 здзелак з «жывым таварам» і на іх рахунку больш за 100 эпизодаў зводніцтва. У выніку ўсе яны прыгавораны да розных тэрмінаў пазбаўлення волі ад 8 да 12 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Які удакладняюць у міністэрстве, у ходзе расследавання гэтай справы было ўстаноўлена каля 600 дзятчак-ахвяраў, якіх вывозілі на рынкі сексуальных паслуг у Расію і краіны Еўрасоюза, а таксама ў дзяржавы Блізкаўсходняга рэгіёна. Суд задаволіў іскі пацярпелых аб кампенсацыі маральнага ўрону, што быў нанесены гэтай злачыннай арганізацыяй, на суму больш за 46 мільёнаў рублёў. Акрамя таго, асуджаныя павінны выплаціць у даход дзяржавы заробленыя ад гандлю людзьмі грошы на суму каля 900 тысяч долараў ЗША. Што ж датычыцца арыштаванай маёмасці злачынцаў, то яна звернута ў кошт пагажэння іскаў. Паводле інфармацыі МУС, за апошнія 6 гадоў у краіне выяўлена каля тысячы падобных злачынстваў, спынена дзейнасць 48 арганізаваных злачынчых груп і 10 міжнародных злачынчых арганізацый, а да крымінальнай адказнасці прыцягнуты паўтары тысячы чалавек, у тым ліку каля 100 замежных грамадзян.

Ігар ГРЫШЫН.

ЗАГІНУЎ ПА НЕАСЦЯРОЖНАСЦІ?

У Мінску загінуў 48-гадовы рабочы аднаго з таварыстваў з дадатковай адказнасцю, які працаваў на участку ЗАТ «Атлант».

Як паведамліў карэспандэнт «Звязды» ў аддзеле інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС Мінгарвыканкама, няшчасце здарылася каля дзевяці гадзін раніцы, калі рабочы кіраваў самаходным электрапад'ёмнікам. Пры ўездзе ў памішканне ўчастка ў выніку неасцярожнага націску на тумблер на пульт кіравання ён быў зашчыты паміж агароджай верхняй пляцоўкі пад'ёмніка і верхнім краем першай варотаў. У выніку рабочы атрымаў пераломы лязаваночнага і шыянага пазванка, якія сталі смяротнымі. Па гэтым факту правядзціць пракуратура Цэнтральнага раёна Мінска.

Ігар ГРЫШЫН.

АРЫШТАВАНЫ БЫЛІ ФІНДЫРЭКТАР

Аддзелам папярэдняга расследавання УУС Гродзенскага аблвыканкама па матэрыялах падраздзяленняў па барабце з эканамічнай злачыннасцю УУС і Ленінскага РАУС убуджана крымінальная справа ў адносінах да 27-гадовага непрацуючага мясцовага жыхара.

Нашчадкі вогненных вёсак: зваротная сувязь

Падарунак да Дня Перамогі — былому жыхару Хатыні

У рэдакцыю патэлефанавала дырэктар Дзяржаўнага мемарыяльнага комплексу «Хатыні» **Наталія Кірвала** — па просьбе сведкі хатынскай трагедыі **Уладзіміра Антонавіча Яскевіча, 1930 года нараджэння**.

Хата, у якой зараз жыве Уладзімір Яскевіч у вёсцы Казыры Лагойскага раёна, перайшла яму ў спадчыну ад адзінага дарослага сведкі хатынскай трагедыі Іосіфа Іосіфавіча Камінскага (менавіта ён і стаў праваобразам помніка «Няскораны» ў Хатыні). У гэтай хаце часта збіраюцца былыя жыхары Хатыні, якім пашчасліва выжыць, — Віктар Андрэевіч Жалабковіч і Соф'я Антонаўна Яскевіч. Часам наведваюцца жыхары Беларусі і іншых краін, каб выказаць словы падтрымкі чалавеку «вогненнага» лёсу.

У канцы красавіка да старшын Лагойскага райвыканкама Івана Магера звярнуліся з просьбай аказаць дапамогу ў рамоне агароджы вакол хаты Ул. Яскевіча, паколькі сам ён такой магчымасці не

мае па стану здароўя. Адметна, што на Лагойшчыне адносіны да ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, да сведкаў «вогненных» вёсак (на тэрыторыі раёна нямецка-фашысцкія акупанты знішчылі разам з жыхарамі 21 вёску) — адносіны сапраўды святыя. Літаральна праз некалькі дзён пасля звароту ў райвыканкам каля хаты Ул. Яскевіча пачаліся рамонтныя работы. Цудоўны падарунак да Дня Перамогі — новая агароджа, новыя вароты.

Уладзімір Антонавіч Яскевіч папрасіў праз «Звязду» падзякаваць кіраўніцтву Лагойскага раёна і асабіста Івану Іванавічу Магера за чульную адносіны да людзей і інертальнае, дзейснае рэагаванне на просьбы.

Сведка хатынскай трагедыі папрасіў таксама перадаць віншаванне з Днём Перамогі ўсім удзельнікам акцыі «Нашчадкі вогненных вёсак», якую сумесна праводзіць рэдакцыя газеты «Звязда» і мемарыяльны комплекс «Хатыні».

Тацяна ПАДАЛЮК.

Шайбу, шайбу! СЕНСАЦЫЯ АД ЗБОРНАЙ ГЕРМАНІІ

Прадстаўнікі другога эшалона падносяць сюрпрызы фаварытам у кваліфікацыйным раўндзе чэмпіянату свету па хакею ў Расіі.

Віце-чэмпіённы свету чхаі перамаглі ва ўсіх матчах папярэдняга турніру, закінулі 18 шайбаў у трох сустрэчах і занялі першае месца ў кватэрце «В», а ў першай жа гульні кваліфікацыйнага раўнда ні разу не змаглі ўзяць вароты немцаў (яны занялі ў сваім кватэрце «С» на папярэднім этапе толькі трымаго пазіцыю). Сенсацыйная перамога зборнай Германіі над падлічальнікам Алаіза Гадамчыка (2:0) абвастрыла барацьбу за пудыўкі ў 1/4 фіналу «чэмпіянату свету ў групе «F», дзе выступіла і зборная Беларусі. Цікава, што апошні раз немцы выйгравалі ў чхаю ў 1986 годзе і таксама на першынстве ў Маскве. Праўда, тады каманды называліся па-іншаму — ФРГ і Чэхаславакія. У другім матчы амерыканцы абыгралі славакаў — 4:2.

Былі і сюрпрызы ад прадстаўнікоў другога эшалона і ў групе «Е». У гульні з датчанамі дзевяціх чэмпіёнаў свету і зімовай Алімпіяды шведы за сем хвілін пралуцілі і дзве шайбы (нагадаем, датчане выйшлі ў кваліфікацыйны раўнд з трэцяга раўнда ў групе «D», а шведы былі лідарамі кватэрты «А»). І ўсё ж фаварыты гульні звараліся паўднёныя па-чэмпіённаму — 5:2. У гэтай жа групе нельга дапама перамога для фінаў, бо адкрыць лік у матчы са швейцарцамі ім удалося толькі ў другой палове трэцяга перыяду — 2:0.

Група «E»: Швецыя — 9 ачкоў, Расія — 6, Фінляндыя — 6, Швейцарыя — 3, Італія — 0, Данія — 0. Група «F»: Канада — 9, Чхія — 6, ШІА — 6, Славакія — 3, Германія — 3, Беларусь — 0.

Р. С. Учора беларусы правялі першы матч кваліфікацыйнага раўнда на Хадвінцы супраць пераможцаў групы «С» канцадзі і ўступілі з лікам 3:6. Беларуская вяроты ў матчы абараняў дэбютант чэмпіянату свету, галкіпер «Юнацтва-Мінск» Сцяпан Гарачэйскі. Асноўны варатар нашай зборнай Андрэй Мезін не змог выйсці на лёд з-за прастуды. Дарчы, у наступным сезоне ён зменіць уфілік «Салават Юлае» на магнітарскі «Металург». Каманда Нарвегі перамагла з лікам 3:2 зборную Аўстры (ОТ).

Ірына ПРЫМАК.

Парламентны дзённік

Працоўнае заканадаўства чакаюць змянення

Учора прайшлі чарговыя пасяджэнні сесій верхняй і ніжняй палат беларускага парламента.

Савет Рэспублікі разгледзеў сем пытанняў. У прыватнасці, сенатары адбылі законпраекты «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб адміністрацыйна-тэрытарыяльнай дзяленні і парадку вырашэння пытанняў адміністрацыйна-тэрытарыяльнага ўладкавання Рэспублікі Беларусі», «Аб унясенні дапаўненняў у некаторыя кодэксы Рэспублікі Беларусі па пытаннях устанавлення адказнасці за парушэнне заканадаўства аб беспячы гена-інжынернай дзейнасці», «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у некаторыя кодэксы Рэспублікі Беларусь па пытаннях адказнасці за парушэнні ў сферы долевага будаўніцтва шматкватэрных жылых дамоў».

У Палате прадстаўнікоў цэнтральным стаў разгляд законпраекта «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь». Прадстаўні законпраект міністр працы і сацыяльнай абароны Уладзімір Патупчык. Сярод іншага змяненні датычацца прадстаўлення працоўных і сацыяльных водпускаяў. Так, законпраект скасоўвае асноўны паддоўжаны водпуск. Затое працяглае аднаасноўна працоўнага водпуску павялічваецца з 21 да 24 дзён. Пры гэтым толькі асобным катэгорыям работнікаў асноўны водпуск будзе павялічвацца. Такія катэгорыі будуць вызначаны ў пераліку, зацверджаным урадам па ўзгодненні з Прэзідэнтам. Змяненні падыходы ў прадстаўленні дадатковых водпускаяў. Так, ён будзе прадстаўляцца за працу са шкіднымі ўмовамі на падставе вынікаў атэстацы канкрэтнага працоўнага месца, а не ў адпаведнасці са Спісам вытворчасці, цхаю, прафесій і пасада са шкіднымі ўмовамі працы. На думку У. Патупчыка, гэта будзе стымуляваць наймальнікі паліпаляшчы ўмовы працы. Зраэаэмула, на атэстацыю спатрэбіцца час. У сувязі з гэтым на праця-

гу года будуць працягваць дзейнічаць існуючыя сёння нормы. Змяненні і парадка прадстаўлення дадатковага водпускаяў за працяглы час працы ў адной арганізацыі. Правам прадстаўлення такога водпускаяў будзе надзелены сам наймальнік. Што датычыцца сацыяльных водпускаяў, то творчы водпуск і сацыяльны водпуск з захаваннем заробатнай платы для лячэння і іншых асабістых патрэб работніка выключаюцца наогул. Законпраект прадугледжвае магчымасць прадстаўлення водпускаяў па догляд дзіцяці ва ўзросце да трох гадоў бацьку замест маці. Такі водпуск таксама будзе прадстаўляцца працоўнаму бацьку, іншым родным дзіцяці і ў тых выпадках, калі маці не зможа здзяйсняць догляд за дзіцяці ў сувязі з інваліднасцю І групы або хваробай. Устанавліваецца магчымасць прадстаўлення бацькам, чымся іх якіх выхоўваецца трое і больш дзяцей або дзіця-інвалід, карыстацца правам на адзін свабодны ад працы дзень у тыдзень з аплатай у памеры сярэдняга дзённага заробку.

З мэтаў сацыяльнай абароны цяжарных жанчын, жанчын, якія знаходзяцца ў водпуску па цяжарнасці і родах або водпуску па догляд дзіцяці, уводзіцца гарантыя перазаклучэння з імі тэрміновы працоўных дагавораў да заканчэння водпускаяў, калі на тое маецца пісьмовая згода жанчыны. Такія гарантыі прадугледжваюцца і бацькам, якія знаходзяцца ў водпуску па догляд дзіцяці замест маці. Уводзіцца абмежаванне працягласці працоўнага дня (змены) — 12 гадзін.

Частка законпраекта датычыцца аховы працы. У прыватнасці, Працоўны кодэкс дапаўняецца артыкуламі аб праве работніка на адбеспячэнне неабходным санітарна-бытавым памішкаванням, аб абавязку наймальніка арганізаваць правядзенне пазачарговага медыцынскага агляду пры пагаршэнні стану здароўя работніка і інш.

Сяргей КАРАЛЕВІЧ.

Сардэчна вітаюць калектыв рэдакцыі з Днём друку!

Ваша самаададана праца на ніве беларускай журналістыкі заслужыла шырокае прызнанне і павагу ў нашай краіне. «Звязда» з'яўляецца аўтарытэтай прыбунай для дэпутатаў парламента, актыўна садзейнічае расслупачэнню задач, якія вырашаюць заканадаўцы, папулярныя асноватворных ідэй народаўладдзя.

Жадаю вам ніколі не страчваць пацужы сваёй далучанасці да служэння Айчыне.

Няхай ваша журналісцкае слова заўжды будзе аб'ектыўным, простым і даходлівым.

Новых вам творчых поспехаў, здароўя і дабрабыту. Намеснік Старшын Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь С. ЗАБАЛОЦЕЦ.

КРОКІ



Ідэю прымаць турыстаў закінулі сябры. З Мілаградскім абдылося тое ж, што і з многімі іншымі гаспадарамі сядзіб — гараджанамі. Саракагадовы жыхар Рэчыцы (у 80-х — сакратар камсамольскай арганізацыі), у 90-х — паспяховы бізнэсмен) уладабаў надзіва прыгожае месца на беразе Дняпра і на ўскрайку багатага лесу. У гэтай цішы ён набыў напалову абгарэлы дом, перабудаваў яго на свой густ, зрабіў выгоды, абсталяваў басейн, паставіў альтанку, якая магла ўмясціць усіх яго партнёраў па бізнэсу — аж на 40 чалавек. І адчуў, што асабліва прыемна запрашаць сюды сяброў. Не столькі з-за магчымасці пагудзець, не перахаджаючы суседзям, колькі з-за задавальнення назіраць, як людзі, самыя розныя, аднолькава пераўтвараюцца, як толькі выходзяць з машыны, удыхаюць напоенае лясным водарам паветра і сіджаюць скурныя пантофлі. Сяргей з усмешкай заўважае, як мяняюцца, мякчэюць твары, запальваюцца нейкім добрым святлом вочы, які рэччэ больш прыгажэюць жанчыны і румянёчкі дзеці.

Напрыканцы 90-х Мілаградскі кіраваў сумесным падпрпрыемствам, таму першымі турыстамі былі яго сябры з Германіі, Італіі, Польшчы, Францыі. Яны і запусілі, што вясковы дом — гэта таксама бізнэс, і небапі, і усё ў яго для гэтага ёсць: камфартабельнае жыццё, маляўнічае месца, некраўтае прырода, а побач горад з усёй неабходнай інфраструктурай. У Італіі калі 10 тысяч падобных сядзіб. У Францыі цэлая вобласць на мяжы са Швейцарыяй жыве за кошт агаратурызму.

Шэсць гадоў таму паняцця «агаратурызм» у беларускім заканадаўстве не існавала. Але гэта не толькі не стрымала Мілаградскага. Наадварот, яго п'яніла разуменне, што ён — адзін з першых, а можа нават і самы першы. Ён увогуле любіць усё новае, пакуль яшчэ нябачанае. Таму акуючыся ў гэту справу з гагалай і праз два гады пакінуў сумеснае падпрпрыемства, цалкам сканцэнтраваны на сваіх Мілаградках і наваколлі.

Прадстаўлена права ўпаўнаважаным службовым асобам аргану дзяржаўнага рыбалоўнага кантролю правяраць дакументы на вядзенне рыбалоўнай гаспадаркі, спыніць транспартныя сродкі, праводзіць надгляд рэчэй за 1 км ад берагавой лініі рыбалоўных угоддзяў; вызначана прадукцыя рыбалоўства, якая павінна быць знішчана на месцы з афармленнем акта ўстаноўленай формы.

Праэ-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Сяргей Мілаградскі, ён жа — Сяргей Пятровіч Чарненка, лічыць сябе адным з першых, хто на Беларусі пачаў займацца вясковым турызмам. Ён у сваёй сядзібе ў вёсцы Мілаград Рэчыцкага раёна (адносна псеўдніма) прымаў гасцей ужо 6 гадоў таму. Некалькі парадкальмальных здаецца той факт, што ў каталогах і на сайце Грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» («Агра-і экатурызм») яго адраса надагтуль. Таму ў людзей, якія жывуць не ў Гомельскай вобласці, можа скласіцца ўражанне, што там вясковы турызм прадстаўлены адной толькі сядзібай. І ўражанне гэта будзе няправільным. На сёння дарогу да вёскі Мілаград ведаюць самай меней 600 інашэмцаў і 2 тысячы беларусаў. Попыт на адпачынак у сядзібе Сяргея наможа пераўравае прапанову. «Працэнтам 80 з тых, хто да мяне тэлефануе, я вымушаны прапанаваць браніраванне сядзібы загадзя», — кажа ён. Мо таму Мілаградскі і не спяшаюць дасылаць інфармацыю для каталогаў аб'яднання «Адпачынак у вёсцы», што не адчуваў патрэбы ў рэкламе.

ВАЖНА ўМЕЦЬ КЛАПАЦІЦА ПРА ГОСЦЯ



ДАЛІКАТНА І ўВАЖЛІВА

тэмаі Сяргеем і Віктарам Жулаевым базу вясковага турызму ў вёсцы Горвалі, гэта за 10 кіламетраў ад Мілаградаў.

— Мы плануем прыстасаваць гэтую базу, разлічаную на 40 чалавек, для адпачынку ў тым ліку і інвалідаў, — расказвае Сяргей Пятровіч. — Зноў жа, мяне тут прываблівае навізна ідэі. Чалавек са сваймі сядзібе праводзіла форум таварыства інвалідаў. З размоў з імі мне стала зразумела, што падобнай магчымасці адпачынак аздараўленне з навучаннем, наладзіць майстар-класы па лозапліценню, саломцы.

Пра гэта Мілаградскі-Чарненка вядзе зараз перамовы з арганізацыяй сацыяльнай абароны. Вядома, што цалкам аплатай свайго знаходжанне ў турыстычнай вёсцы інваліду не пад сілу. Разам з тым сабекошт такога аздараўлення, паводле падлікаў Сяргея Пятровіча, у разы меншы, чым у доме адпачынку. А якасць паветра, камфорт і сэрвіс — больш высока. Да таго ж, гэта магчымасць адпачынак у коле сваёй сям'і, завесці новыя знаёмствы, атрымаць новыя веды і навыкі.

Летас разам з сёлёмік Саветаў Мілаградскі і Жулаевы правялі музычны фестываль у Горвалі. Заробленыя сродкі накіравалі та-

цю турызму ў рэгіёне ў цэлым. Тады мне ўжо не даведзлася адмаўляць людзям, якія мне тэлефануюць. Калі ў мяне няма свабодных месцаў, я змага прапанаваць ім уседнюю сядзібу.

Сяргей Мілаградскі ніколі не выбірае гасцей, ён прымае усіх, хто жадае да яго прыехаць і імкнецца для усіх стварыць аднолькава высокакалянасныя ўмовы, з улікам узросту і інтарэсаў кампаніі. Для людзей маладых прапановувае экстрым, зямлёў з вясковым побытам, навукае старадаўнім рамёствам. Для сталых — пешчы сёжкі, для адуцтва — кухня чатырох краін. Мілаградскі

цвёрда ўпэўнены, што для гаспадары вясковай сядзібы важна ўмець клапаціцца пра госця адначасова далікатна і ўважліва. Надзвычай шкідной для імідуху справы ён лічыць практыку, калі гаспадары здаюць сядзібу кампаніі і сыходзяць. Ён таксама супраць высокіх цэнаў. На яго думку, гэта толькі апошніх ідэю.

— Канешне, на хвалі, гады тры, можна пратрымацца, але калі мя не заваоюе пастананнага кліента, калі не здолею яму падарыць душэўную радасць, тады агаратурызм не будзе мець будучыні.

У сваёй справе Мілаградскі-Чарненка не адзінокі. Яго падтрымліваюць не толькі сябры, але і раённыя ўлады, у прыватнасці старшы інспектар аддзела спорту і турызму Рэчыцкага райвыканкама Аляксандр Свіяцкіны, Сяргей Пятровіч сціпае галаву перад Валерыяй Кліцуновай, якая аб'яднала вобласць гаспадароў сядзіб, шмат зрабіла і робіць для папулярнасці вясковага турызму, для яго прававой абароны і развіцця. У гэтай сферы надзвычай важна супрацоўніцтва усіх звёнаў улады, грамадскага аб'яднання, турыстычных аператараў і саміх прыватнікаў.

Воляга МЯДЗВЕДЗЕВА. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

У прафсаюзу свой музей

У Рэспубліканскім палацы культуры прафсаюзу адкрыўся Музей гісторыі прафсаюзнага руху Беларусі.

— Для нас, ветэранаў, гэта вялікі падарунак напярэдадні Дня Перамогі, — гаворыць Міхаіл Пуціцкаў, ветэран Вялікай Айчыннай вайны і прафсаюзнага руху. — Такі музей павінен быць, асабліва зараз, калі многія све ідзі беларускі прафсаюз паспяхова ажыццявіў.

Ідэя стварэння музея нарадзілася разам са святкам стагоддзя Федэрацыі прафсаюзу Беларусі ў 2004 годзе. — Мы ўбачылі, што прафсаюзы прайшлі разам з беларускім грамадствам значны шлях, — адзначаў Леанід КОЗІК, старшыня Федэрацыі прафсаюзу Беларусі. — Экспанатаў нашага музея гавораць аб тым, як ствараліся 103 га-

ды таму першыя прафсаюзы Беларусі, які яны развіваліся ў гады грамадзянскай і Вялікай Айчыннай вайны, пасляваенны і савецкі перыяд, а таксама сучасны — незалежнай Беларусі.

Экспазіцыя музея была створана пры актыўнай дапамозе галюновых і абласных структур, ветэранаў руху, а таксама перывічных арганізацый.

Зараз музей налічвае больш за 200 экспанатаў. Гэта і першыя прафсаюзныя білеты, пракалоў пасаджэнняў, узнагароды і ўнікальныя фатаграфіі. Усё гэта адлюстроўвае пэўны перыяд гісторыі нашай краіны. Бадай што, без такога музея нельга ўявіць поўную карыну яшчэ надыўнага нашага мінулага.

Наталія ТАЛІВІНСКАЯ.

Уладзімір БЕЛАХВОСТАЎ:

«ГАЛОЎНАЯ ЗАДАЧА ГАЛІНЫ — ПАНІЖЭННЕ СТРАТ ЭНЕРГІІ»



Арыфметыка жыллёва-камунальнай гаспадаркі вельмі простая — чым больш энергіі спажываеш, тым больш за яе плаціш. Логіка, як вядома, жалезная. Тады зваротная сувязь выглядае наступным чынам: хочаш плаціць менш за кватэру — спажывай менш энергіі. Але ў гэтым выпадку жыць стане сумна. Такія разлікі былі раней, але не зараз.

Напрыклад, у Нясвіжы жыхары кватэры плошчай у 40 квадратных метраў за камунальнае паслугі плаціць 70 тысяч рублёў у месяц. Пры гэтым у іх ёсць усё шанцы праз некалькі месяцаў са эканоміць больш чым адзінаццаць тысяч рублёў у месяц. У год сям'я з трох чалавек, такім чынам, будзе мець лішнія 136 тысяч рублёў. Пры тым, што аб'ём і якасць прадстаўляемых камунальных паслугі скарачацца не будзе. Як ліпава гарачая вада з крана, так і будзе лішняя. Логіка, як ні дзіўна, таксама жалезная. Рэжым эканоміі — гэта некалі нельга карыстацца энерга-рэсурсамі, а калі гэтыя каштоўныя рэсурсы спажываць правільна...

Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі краіны Уладзімір Белыхастаў расстлумачыў, што галоўная задача галіны — гэта скарачэнне затрат на карыстанне энергіяй: — Да 2010 года трэба на 30 працэнтаў скараціць энергазатраты ў аб'ёме ўнутранага валазоду прадукту. У нашай галіне галоўнай прычынай страт з'яўляюцца дрэнны стан цэплатрас. Большасць труб, па якіх паступае цяпло, ужо не маюць уласціваў захавання энергіі, і таму яна натуральна ідзе ў паветра — да спажыўца трапляе толь-

рашэння праблемы былі абмеркаваны і на калегіі міністэрства ЖКГ, якая працягла ў Нясвіжы.

Аднак умовы для выканання задач не аднолькавыя. Адметна ў гэтым плане Міншчына — ёй працаваць трэба больш за астатніх, таму што цэнтральная вобласць газіфікаваная вельмі шчыльна. «Складанасці ў выкарыстанні мясцовых відаў паліва, капеншы, ёсць, аднак мы рацыянальна падыходзім да кожнага выпадка. Вырашаем праблему эканамічна — усталяваем катлы на МВП, пры дапамозе якіх ацяпляць кватэры невялікай і маленькай аб'екты, напрыклад, сельскай клубы», — падзяліўся меркаваннем Аляксандр Жураўскі, начальнік Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства «Упраўленне жыллёва-камунальнай гаспадаркі».

Менавіта на Міншчыне падшылі да вырашэння задач эканаміі паліўных рэсурсаў і фінансавых сродкаў па-наватарску. Паводле слоў намесніка старшын Мінскага аблвыканкама Анатоля Мірчука, самая патрэбная справа — пракадка папярэдняе ізаляваных труб, праходзіць пасляваенна. У мінулым годзе Міншчына выканалі самы вялікі ў рэспубліцы план па перакалціцы цэплавых сетак. І нават больш.

— Хутка ў пасёлку Гагава Мінскага раёна пачне работу прадпрыемства па вытворчасці папярэдняе ізаляваных труб. Сёлета ў вобласці мы павінны пе-

раходзіла ў некалькі этапаў. Яно складалася з цэплавой разлітацыі — уцяплення сцен, з замены вочнаў, стварэння двухшкільнага чарапачнага даху. Калі падлічыць, то атрымаецца, што за кошт тэхнічных мерапрыемстваў страты цяпла памяншаюцца, а калі ўсталяваць у кватэрах і прыборы ўліку вады, то і атрымаецца эканоміа аплаты за паслугі на 11 тысяч рублёў у месяц для сям'і з трох чалавек, — падлічвае дырэктар РУП «Нясвіжскае ЖКГ» Пётр Кулік. — І людзям добра, і нам выгада — цяпла на абгарэў адрамантаванага дома трэба менш. А калі энергія будзе трапляць яшчэ і па папярэдняе ізаляваных трубах, а ў мінулым годзе мы перакалі амаль кіламетр цэплатрасы, то увогуле прычыцы энергазберажэння паўстаюць у выгадным свеце.

Такім чынам, жыллёва-камунальная гаспадарка мяняецца, улічваючы эканамічныя тэндэнцыі. Арыентацыя на сучасны дзень адчуваецца нават у наладжанні адносінаў са спажыўцамі: у Нясвіжы пачаў працаваць разлікова-кашыравы цэнтр, у якім можна не толькі заплаціць за камунальныя паслугі, але і атрымаць усю інфармацыю наконт тарыфаў. Аналагічныя цэнтры ўжо ёсць у Салігорску і Дзяржынску. У будучым яны з'явіцца ў іншых гарадах вобласці.

Дзмітрый АЛЬФЕР. Нясвіж—Мінск.

Народная энцыклапедыя

ЦУДАДЗЕЙНАЯ ЮР'ЕЎСКАЯ РАСА

Штогод 6 мая нашы продкі адзначалі свята ў гонар Юр'я, які выконваў бадай што самую пачэсную місію — выпуску па белы свет пасля доўгага зімова спачыну гаючыя сілы Матухны-Зямлі.

Мы ўжо не раз адзначалі, што асаблівай увагай нашых продкаў карысталася ўсё тое, што было прамаркіравана знакам «першы». У народным асроддзі лічылі, калі першы гром прагрыміць «на голы лес», то і на сталя ў хляве гаспадар будзе год. (Узгадайце, у лютым 2006 г. над Мінскам прагрымелі моцныя раскаты грому. Памятаеце, з якой цяжкасцю 3-за непагадзі быў сабраны ўраджай асвожава-вых культуры?)

Калі ж людзі чулі першы гром вясной, то ў гэты час трэба было пацерзіцца спінай аб дуб або тройчы перакуліцца на зямлі, каб улету ад цяжкай працы не бале-ла сярэдзіна (спіна). Калі першы раз вы ўбачыце бусла ў палёце, то і самі ўсё лета будзеце на нагах, калі ж ён будзе сядзець у гнязде, то і вас чакаюць працягла-вы хваробы («сядзець будзеце ў хаце»). Усе памятаюць, што пачушышы першы раз язэзілю, трэ-ба патрэсці грошы ў кішэні, тады ўвес год багаты будзеце.

Заклуччы акард у сімфоніі прыроднага абуджэння — сімвалічная вестка, якую пакладзе сама зямля. Гэтаксама як у дзень праваслаўнай Пасхі на зямлю сыходзіць свяшчэнны агонь, так 6 мая, у дзень ушанавання святога Юрыя — Георгія Перамагнасо-ца — зямля абуджаецца і падае адзіўны і таёмны знак — у пер-

шы раз «выпуская расу». У на-роднай медыцыне шырока выка-рыстоўваецца не толькі вада, па-свясцоная ў храмах на Вадохры-ста, але і тая, якую прыносіць першы вясновы дождж або першы восенскі снег. Лічылася, што выключнымі гаючымі здольнас-цямі валодала і Юр'еўская раса.

Відаць, зусім невыпадкова як-раз да гэтага дня беларусы пры-меркавалі першы выган свойскай жывёлы на пашу. Суважы відавоч-ная, прамая і адначасова сімвалі-чная. Каб свойскае жывёла прыносіла штогадовае прыплод, я быў малочнай, я быў аддаваў пад непасрэдны патража-аднаго з галоўных святых хрыс-ціянскага Паднябесся.

Абрады «запаванання гаюдо» праводзіліся ў некалькі этапаў, аднак кожны з іх быў прасякнуты адной і той жа ідэяй — захаван-нем жывёлу ад любых пашкоджан-няў і паспрыць яе добрай малочнас-ці. У розных кутках Беларусі гэтыя абрады мелі нешта сваё, не-паўторнае, які непаўторнымі бы-лі гаспадары і іх гаспадаркі, але іх аб'ядноўвала адно: жаданне далучыцца сваю жывёлу да гаю-чых моцны зямлі, паспрыць яе за-хаванасці, рэпрадуктыўнасці і прадуктыўнасці.

Прывадзем толькі некалькі прыкладаў абрадавых падзей, якія разгортваліся ў хаце, хляве, на падворку, нарэшце, на выга-не, калі статак збіраўся цалкам. Першы этап абрадавых дзея-нняў пачынаўся прамы ў хаце. Адны этнаграфічныя апісанні сведчаць, што на дошкіту гаспа-ца — зямля накрывалася чыстым аб-русам, пасрэдзіне яго гаспадар

клаў бохан хлеба з пасвясцонай соллю, запальваў свечку, усе прысутныя маліліся Богу. Затым ён адразаў ад бохана акрайчык, паспыаў соллю, загортваў у ка-валек палатна і разам з сям'ёй выходзіў у двор.

Гаспадыня заходзіла ў хлеў, падыходзіла да каровы і ціхенька пачынала шаптаць: «Госпаду Богу памалюся, Прачыстай па-кланюся. Ідзі, мая кароўка, на Юр'еу росу, на замиовую траўку. Ножамі паталчы, вушкамі патраці. Як на табе шарці не злічыць, так табе, кароўка, ура-гам не ўрачыць». Затым жывёлу выганялі ў двор, дзе яна ста-навілася аб'ектам шматлікіх ма-гічных дзеянняў.

У адных мясцінах гаспадар карміў карову зернем, змеша-ным з чацвяровай соллю, затым гаспадыня брала велікодную яй-ка і тройчы па сонцы абходзіла з ім вакол жывёліны. У некато-рых мясцінах яйкам вадзілі па спіне, а затым крынічнай вадой абмывалі карове псы і выды. Пасля гэтага ў варотак двара калі вывернуты кажух, асвечо-ную соль, замок, пося і чырвоная яйка. Карова павіна была перасту-піць цераз гэтыя магічныя пра-дметы. Кожны з іх выконваў сваю ролю. Пасвясцонае соль па-вінна была засцерагачы ад суро-жы, замок — замкнуць пашчы лясных звероў, яйка і кажух — сімвал новага прыплоду. Звы-чайна гаспадыня выганяла каро-ву галінкамі пасвясцонай вярбы. На полі статак збіраў і адно месца і цяпер ужо пастуці ста-навіліся галоўнымі персанажамі абрадавых падзей. Яны тройчы

абходзілі вакол яго і таксама сім-соллю «замыкалі» ад усялякіх пашкоджанняў. У гэты дзень жь-вёлу выганялі толькі на непра-цяглы час, каб яна асвоілася, прывыкла. Гаспадыні збіраўлі кароў і гналі дадому тымі ж га-лінкамі вярбы.

У многіх рэгіёнах на Юр'е вы-конвалі абрад абходу жытнёвых палеткаў. Напярэдадні вылякалі каравай, гаспадар клаў яго на ручнік, тройчы абходзіў поле і ставіў каравай прамы ў жыта і прыглядаўся, што вышэй. Калі жыта было вышэй, то лічылася, што ўраджай гэтага года будзе лепшым.

Гаючая моц Юр'еўскай расы выкарыстоўвалася ў народнай медыцыне. У аснове прыпын-ляюцца ляжала энергія росту, руху, пасіянарскасці. Узгадаем прад адзін выпадак з нашай прак-тыкі. Да нас звярнулася маладая сям'я, якой не шанцавала з на-раджаннем дзіцяці. За шэсць га-доў у іх было сем выдзіўшых па рознай ступені развіцця эмбры-ёна. Мы паралілі ім купіць новы ручнік, загады выбраць экалагі-чна чыстае месца і раніцай, на ўсходзе сонца, 6 мая пацягзаць ільняны ручнік па расе, так, каб ён стаў мокрым. Пасля гэтага трэба прыйсці дадому і ту ж му-жы і жонцы старанна абдзецці ім. Маладыя людзі зрабілі ўсё як след. Праз год перад самым Ку-паллем у іх нарадзіўся хлопчык, якога назвалі Янам.

Не прапусціце гэты незвычай-ны дзень: а раптам і ў ваша жьс-це ён прынясе радасць надзеі.

Янка КРУК, Аксана КАТОВІЧ.

Беларусь абралі ў органы ЭКАСАС

У час сесіі Эканамічнага і Сацыяльнага Савета ААН у Нью-Йорку Беларусь адгана-лосна абрана ў склад Статыс-тычнай камісіі ААН на 2008—2011 гады і ў склад Выканаў-чага савета Міжнароднага вуч-бынага і навукова-даследча-га інстытута ААН па паліп-шэнню становішча жанчын на 2007—2009 гады.

За шасцідзесцігадоваю гісторыю Статыстычнай камі-сіі ААН наша краіна была абрана ў яе склад упершыню. Дагэтуль яна рэгулярна пры-мала ўдзел у яе рабоце ў якасці назіральніка. У склад камісіі ўваходзяць 24 дзяржа-вы, якія абіраюцца на чаты-рохгадовы тэрмін. Асноўнымі задачамі камісіі з'яўляюцца са-дзейнічанне развіццю статыс-тыкі ў свеце, павышэнне ступе-ні сумшальнасці нацыяналь-ных статыстычных даных, па-ляпшэнне статыстычнай мета-далогіі ў цэлым.

Выканаўчы савет Міжнарод-нага вучбынага і навукова-да-следчага інстытута ААН па па-ляпшэнню становішча жанчын, у склад якога ўваходзяць дзе-сяць дзяржаў ААН, кіруе рабо-тай інстытута. Інтэрэс Белару-сі да работы ў дадзеным орга-не невыпадковы і з'яўляецца лагічным працягам актыўнай работы Беларусі ў ААН па да-памозе дзецям, паліпшэнню становішча жанчын і процідзе-янню гандлю людзьмі.

Леанід ТУГАРЫН.

\$408 — НА КОЖНАГА...

3 пачатку года ўклады ў разліку на аднаго жыхара рэспублікі ўзраслі на \$25

Пяць апошніх гадоў насельніцтва Беларусі актыўна папаўняла свае грашовыя «запасы» ў банках краіны: калі ў пачатку 2002 года на кожна жыхара прыпадала 53 долары ва ўкладах, то на пачатку 2007 года — ужо 820 тысяч руб-лёў, або ў эквіваленце 383 долараў ЗША. Павод-ле апошніх даных Нацыянальнага банка, па ста-ну на 1 красавіка ў сярэднім на аднаго белару-са прыходзілася 874,7 тысячы рублёў збера-жэнняў (або 408 долараў ЗША), размешчаных у банках краіны. Гэта значыць, толькі за першы квартал уклады ў разліку на аднаго жыхара рэспублікі ўзраслі на 25 долараў.

Як паведаміў карэспандэнт «Звязды» прэс-сак-ратар Нацыянальнага банка Беларусі Міхаіл Жура-вовіч, гэтыя лічбы былі агульным на пашыраным сярэднім праўленні галоўнага банка краіны, што прайшло ў Барысаве, і на якім, у прыватнасці, раз-глядаліся вынікі выканання Асноўных напрамкаў грашова-кредытнай палітыкі ў першым квартале. У ходзе абмеркавання зазначалася і тое, што, няг-ледзячы на значнае павышэнне цен на энерганосіб-ты, што імпартае краіна, істотнага пагаршэння ма-кразанамічнай сітуацыі ў рэспубліцы не адбылося. Так, напрыклад, забяспечана ўстойлівасць нацыя-

нальнай валюты, валютны рынак стабілізаваны, а рэзальнаму сектараў эканоміі аказваецца дастатко-вае кредитнае падтрымка. Што датычыцца апош-няга, то за першыя тры месяцы банкаўскае сістэма краіны аказала кредитную падтрымку эканоміі на суму 9,52 трыльёна рублёў: гэта, дарэчы, у 1,54 раза больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Расце і кредитаванне банкам насельніцтва: удзельная вага кредитнага запасычанасці жыхароў рэспублікі ў агульнай суме кредитнай запасычанасці банкам па стану на пачатак красавіка гэтага года склала 27,3 працэнта, павялічыўшыся ў адносінах да пачатку красавіка мінулага года на 0,4 працэнтнага пункта. Таксама развіваецца і кредитаванне індывідуаль-ных прадпрыемстваў: на 1 красавіка іх запасыча-насць па банках іх кредитнага склала 111 мільяр-даў рублёў, што на 45 мільярдаў рублёў, ці ў 1,7 раза больш, чым на тую ж дату мінулага года.

Банкаўскае сістэма краіны, як адзначалася на пасяджэнні, будзе і ў далейшым умацоўвацца і ўдасканальвацца. Банкі па-ранейшаму будуць укараняць новыя формы працы з кліентамі, спектр паслуг будзе пашырацца, а тарыфная палітыка ўдасканальвацца.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

АД СЕРАБРАНКІ ДА ДРУЖНАЙ

У Мінску па вуліцы Трасця-нецкай будзе хадзіць аўтобус.

Новы аўтобусны маршрут № 127 будзе арганізаваны паміж дыспетчарскімі станцыямі «Сераб-ранка» і «Дружная». Адрэцья яго плануецца ў маі гэтага года. Тра-са гэтага маршруту пройдзе і па вуліцы Трасцянецкай. Аднаведны праект заходзіцца на ўзгадненні ў Мінгарвыканаме, паведамілі на прадпрыемстве «Сталічны транс-парт і сувязь».

Аляксандр ФІЛІПОВІЧ, «Мінск—Навіны».

Лепшыя беларускія рэсурсы «сусветнай павуціны»

Афіцыйны Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Беларусі заняў першае месца ў намінацыі «Органы дзяржаўнага кіравання» конкурсу Інтэрнэт-рэсурсы «Інтэрнэт-прэмія», які праводзіўся ў рамках Міжнароднай спецыялізаванай выставы па тэмаку інфармацыйных і банкахіх тэхналогіях «ТІВО-2007».

Другое месца ў гэтай намінацыі журы (пад старшынствам першага намесніка міністра інфармацыі Ліліі Аніч) прыводзіла Інтэр-нэт-рэсурсы Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта і Камі-тэта дзяржаўнага кантролю Беларусі. Трэцяе месца атрымаў афі-цыйны Інтэрнэт-сайт Мінскага абласнога выканаўчага камітэта. Уся-го на ўдзел у намінацыі было пададзена 60 заяў.

У намінацыі «Карпаратыўны сайт» першае месца заняў сайт кам-паніі «Мабільная ТэлеСістэма», другое — сайт РУП «Белпошта», трэцяе — сайт кандытарскай фабрыкі «Спартак». У намінацыі «Тра-дыцыйныя СМІ ў Інтэрнэце» першае месца дасталася сайту газе-ты «Рэспубліка», другое — сайту часопіса «Мой Інтэрнэт», трэцяе — сайту спадарожнікавага тэлеканала «Беларусь-ТБ».

Сярод электронных каталогаў і бібліятэк Беларусі лепшым пры-званы рэсурсы «Фундаментальная бібліятэка БДУ». Другое месца ў гэтай намінацыі прыводзіла інфармацыйнаму сайту Цэнтральнай навуковай бібліятэкі. Трэцяе месца дасталася рэсурсу «Бібліятэ-кары Беларусі: бібліятэчны блог».

У намінацыі «Культура і мастацтва» першае месца прыводзі-ла «Галоўнаму беларускаму фотопарталу Знята», другое — сайту Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі. На трэцім месцы апынуў-ся рэсурсы «Хіп-хоп культура Беларусі». У намінацыі «Спорт» леп-шым прызваны сайт Федэрацыі хакея Беларусі. На другім месцы — Інтэрнэт-рэсурсы «Баскетбол Беларусі», на трэцім — Інтэрнэт-часопіс FormulaMag.com. Лепшым рэсурсам пра Беларусь на за-межнай мове стаў сайт «BELTA» (BELTA). На другім месцы — Ра-дэыстанцыя «Беларусь». Трэцяе месца ў дадзенай намінацыі жу-ры вырасла на прыводзіла.

Былі таксама вызначаны пераможцы ў намінацыях «Здраоўе і медыцына», «Сайт для дзяцей і юнацтва» і інш. «Спецыяльным пры-зам журы» Лельчыцкі раённы выканаўчы камітэт быў адзначаны за лепшы рэгіянальны Інтэрнэт-праект. Дзяржаўны ваенна-прамыс-ловы камітэт — за інфармацыйнае напавненне свайго рэсурсу і БЕЛТА — за вялікі ўклад у стварэнне Інтэрнэт-рэсурсу ў рэгіёнах. Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

ТРЫВОГУ ВЫКЛІКАЎ... ДЗЯРЖЭ

Паўкур'ёны выпадак адбыўся ў Мазыры. У сем гадзін вечара на адной з газавых заправак падсілкоўваўся палівам аўтамабілі з мінскі-мі нумарамі. Праз некалькі хвілін пасля яго ад'езду аператар станцыі зауважыў у тым месцы чорную каробачку з тэбло і мігаючымі лампач-камі. Што гэта за прадмет і з якой мэтай ён быў пакінуты тут, заста-валася загадкай. Як і тое, якую небяспеку ён можа несці ў дадзенай сітуацыі. Таму, нядоўга думачы, аператар з трывогай патэлефанаваў куды трэба, і міліцыя, не марудзячы, уваўла спецпал «Перахвата», а спецыяльная група размініравання на ўсёй выпадак зрабіла тую пра-дмету «капут». У выніку аказалася вась што. Жыхар Мінска наведваў «радыёпрыёмнік» Гомельшчыны і ўзяў з сабой прыбор для вымярэн-ня гамавыпраменьвання, ды і забяў яго на газзаправачнай. Вось гэта і нарабіла столькі клопатаў. Пры ўсім тым трэба аддаць належнае апа-рату, які ў названым выпадку паступіць інакш не мог.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ			
Полное наименование: ОАО «Минский завод отопительного оборудования»			
Адрес: 220073, г. Минск, ул. Тимирязевая, 29, тел./факс 203-14-80			
Полное ФИ.О.И. руководителя — Лукашевич Сергей Федорович			
Полное ФИ.О.И. гл. бухгалтера — Карпович Анна Семеновна			
Основные виды деятельности: производство радиаторов и котлов центрального отопления. Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде — 41 млн. руб. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) — 118 руб.			

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2007 г.

АКТИВ	Код стр.	Единица измерения млн. руб.	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства (01, 02)			
	110	36 311	41 933
Нематериальные активы (04, 05)			
	120	8	8
Вложения во внеоборотные активы (07, 08, 16, 60)			
	140	182	583
Прочие внеоборотные активы			
	150		
ИТОГО по разделу I		190	36 501
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты			
	210	8 750	13 276
Налоги по приобретенным ценностям (18, 76)			
	220	2 026	3 118
Готовая продукция и товары (40, 41, 43)			
	230	9 620	8 408
Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46)			
	240	2	4
Дебиторская задолженность			
	250	6 397	5 239
Финансовые вложения (58, 59)			
	260	139	394
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)			
	270	170	137
ИТОГО по разделу II		290	27 004
БАЛАНС		63 505	73 058
ПАССИВ			
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
Уставный фонд (80)			
	510	2 109	2 109
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81)			
	515		
Резервный фонд (82)			
	520	93	93
Добавочный фонд (83)			
	530	25 464	31 238
Нераспределенная прибыль (84)			
	540	657	369
Целевое финансирование (86)			
	560	55	53
ИТОГО по разделу III		590	28 378
IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Расходы будущих периодов (97)			
	620	-1 892	-1 745
Доходы будущих периодов (98)			
	630		
ИТОГО по разделу IV		690	-1 892
V. РАСЧЕТЫ			
Краткосрочные кредиты и займы (66)			
	710	13 756	16 159
Долгосрочные кредиты и займы (67)			
	720	122	-
Кредиторская задолженность			
	730	23 141	24 805
ИТОГО по разделу V		790	37 019
БАЛАНС		63 505	73 058
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИХ И УБЫТКАХ			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Прибыль (убыток) от реализации (030-040-050-060)			
	070	3 147	-487
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов			
	130	112	-75
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (160-170-180)			
	190	-2 319	974
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (±070-130-190)			
	200	940	412
Налоги и сборы, произведенные из прибыли			
	210	940	412
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ (±200-210-220-230)			
	240	-	-

Данные отчетности подтверждены ООО «Белросаудит» (лицензия № 02200/0061688 от 26.02.2004 г.).

Кар. БЕЛТА.

Тусоўка

КАЛДУНА ПРАВODЗІЛІ «3 АГЕНЬЧЫКАМ»

А яшчэ беларускія зоркі спявалі, жартавалі і раздавалі каштоўныя парады

Напярэдадні «Еўрабачання» ў многіх краінах-удзельніцах праходзяць вялікія зборныя канцэрты пад лозунгам «12 балаў!». У Мінску падобная акцыя спярша таксама планавалася, але — ці то часу не халапа, ці то месца, ці жаданьня выступіць — і замест вялікага канцэрта прайшла камерная, амаль дамашняя, вечарынка «Проводзіны Дзімы Калдуна».

Арганізавалі гэтыя музычныя «пасядзелкі на дарожку» клуб «Еўрабачанне—Беларусь» і сталічнае «Рок-Хаус кафе».

Прыхільнікі Калдуна-малодшага лёгка можна было пазнаць па белым руках — гэта іхняя фірменная традыцыя дарыць менавіта такія букеты.

Дзіма прыхаў на ўласныя провады амаль у час, хоць і трапіў з карабля на баль — толькі прыляцеў з Масквы. Быў відавочна стомлены, схудлы, да таго ж цалкам у чорным, як быццам не на яскравае шоу збіраецца, а рытухецца да горшага.

Як высветлілася, аптымизму сапраўды было з чаго змяншыцца — у аэрапорце збуйся багаж, у якім знаходзіліся касцюмы ўсіх шасці артыстаў, што будзе знаходзіцца на сцэне. «У чым будзем выступаць? Усё ў чорным...» Калі касцюмы, канешне, здолеем знайсці, — змрочна расказаў Дзіма Калдун. — Калі не знойдзем, што-небудзь прыдумаем. Я, праўда, схільны думаць, што ўсё скончыцца добра». (Крыў паэзій стала вядома, што спявак вельмі раўно: касцюмы «Аэрафлот» усё ж знайшоў, ацаніўшы вельмі дарагія сцэнічныя рэчы па агульнай вазе — у 20 долараў ЗША.)

— Як ты адчуваеш? — гатовы да выступлення? — А што тут адчуваць: прома-тур скончаны (мы аб'ехалі 13 краін), нумар адрэцэпаваны, песню многія ведаюць, нават на рынгтоне ў тэлефону ставяць. Да таго ж я проста люблю конкурсы, тым больш, што тут усё будзе з жывым гукам — трэба толькі выйсці і паказваць, зрабіць усё, на што мы здольныя.

— Гэта значыць, спадзяешся на добры вынік? — Не сулакойваліся настэрныя журналісты. — Ну, усё можа скончыцца і не вельмі удала... калі пасля «Еўрабачання» мяне забяруць у армію, — аджартаваўся Дзіма.

— А падтрымку за спінай адчуваеш? — Канешне! Падтрымка ўсёй краіны — гэта папка з двума канцамі: з аднаго боку, сапраўды вельмі дапамагае, з другога — не хочацца страціць павагу.

Наконт свайго конкурснага нумара Дзіма ніякіх падрабязнасцяў раскрываць не стаў, бо «беларускі тэлеканал глядзячы ва ўсім свеце, і хтосьці можа прыдумаць нешта лепшае, чым у нас». Сапернік ён, верны сваёй тактыцы, таксама амаль не праслухоўваў спецыяльна — але 12 балаў, па-водле ўласнага прызнання, паставіў бы Расіі ў Украіне. Проста так, па знаёмству і добрасуседскіх адносінах, які і заведзена на «Еўрабачанні».

— Дэлегацыя збіралася везці ў Хельсінкі суверэнную прадукцыю з тваім імем — цукеркі і алкаголь. Ты ўжо каштаваў? І як табе ўвогуле ідэя — звязца імя Калдуна з алкагольнымі напоямі? — Мне прывезлі адну скрынку «Фуфэрка Калдуна», але я нават не паспеў пакаштаваць, з чым яны.

